

У Народным Камісарыяце Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР

На ўказанні Народнага Камісара Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР тав. Мехіса Наркамат Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР правяральнае выкананне плана рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ «Совхозремаштреста» Наркомсўгасаў ССР.

Праверкай устаноўлена, што дырэктар МТМ Еўсеў К. П. не правяралаў майстэрню да асенне-зімовага рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага абсталявання, у аб'ектах былі адсутныя інструменты, у выніку чаго пры абсталяванні матэрыялу і часу зніжэння і чыстка. Майстэрні не апрацаваныя (шыфавальны станок «Копенборг», такарны-рэнтажны станок «Круа», такарны-рэнтажны станок і іншыя).

Тэхнарэ МТМ Альтман І. Р. не распрацаваў тэхналагічны працэс рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага. Праца рабочых на рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага не правільна арганізавана і правільна. У парадак не ўкаранізавана норма выпрацоўкі і тэрмін выканання работ.

Ведомасці па дэфектах рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ не складаныя. Зборка ажыяжэння вузлаў матэрыяльнага і матэрыяльнага не правільна. У гэтым годзе на 6 лютага 1941 г. план асенне-зімовага рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага быў выканан на 26,3 проц. і план рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага на 51,8 проц.

Дырэктар МТМ Еўсеў К. П. і тэхнарэ Альтман І. Р. вышуквалі і майстэрні падпарадкаваны адрамантаваны матэрыялу. Праверкай кантраляваным Наркамат Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР да адрамантавання і падрыхтавання да апрацоўкі матэрыялу аказаліся з дэфектамі і недаўрамантаванымі.

У сувязі з вышэйшай праверкай фактаў Народны Камісар Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР тав. Мехіса аб'явіў сувярную вымову дырэктару МТМ Еўсеў К. П. і тэхнарэ Альтману І. Р. аб'яўлена вымова.

Наркамат Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР правяральнае выкананне плана рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ «Совхозремаштреста» Наркомсўгасаў ССР да 1 лютага 1941 г. МТМ і саўгаснаў павінны былі выканаць план рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Праверкай устаноўлена факты выпуску з рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага і недаўрамантаванымі. Былі выяўлены, калі адрамантаваныя ліфты трактарна-траспартнага, карборатараў, электраабсталявання. Ва ўрадавым спрашчэнні аб выкананні плана рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага ў парадак не правільна абсталяваць.

Па пастаўленню Эканомсавета пры СНК ССР да 16 лістапада 1940 г. № 1892 за 1 лютага 1941 г. МТМ і саўгаснаў павінны былі выканаць план рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

З'яўляючыся дырэктарам Гомельскай МТС Вішнеўскі, напарокам указаў на пастаўленню, устанавіў тэрмін пачатку перавозкі да 1 лютага 1941 года.

З'яўляючыся дырэктарам Гомельскай МТС Вішнеўскі, напарокам указаў на пастаўленню, устанавіў тэрмін пачатку перавозкі да 1 лютага 1941 года.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Начальнік Гомельскага Аблза Астроўскі І. П. сваім загадам ад 11 студзеня 1941 г. № 11, скараціўшы для МТС тэрмін сканчэння рамонтна-траспартнага і матэрыяльнага МТМ і саўгаснаў.

Устаноўлена таксама, што Аблза не кантралявалаў загатоўку ў МТС паліва для газатэрагенных трактараў. У рэзультат на 1 лютага 1941 г. на абласці было загатоўлена траўнінага чырака толькі 2,8 проц. ад агульнай патрэбы.

У сувязі з вышэйшай праверкай фактаў Народны Камісар Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР тав. Валашын аб'явіў сувярную вымову дырэктару-механіку Гомельскага Аблза Вітоў І. М. і начальніку Аблза Астроўскаму І. Н. паставіў на вы.

Праверкай падрыхтоўкі да вясняной саўбы Прымяскай машына-трактарнай станцыі, Мінскай абласці, устаноўлена, што ў гэтай МТС з'яўляюцца адрамантаваныя трактараў вельмі нізкая. У 12 адрамантаваных трактарах пры праверцы выяўлены буйныя дэфекты.

Выбрацоўка запчастак частак праводзілася без уліку ступені іх зносу. Дачасна выбраваўся 6 каленчатых валуў, 2 галоўкі блока цыліндраў і 5 усаважальных кіламетраў.

Інвентар і сельгасмашыны захоўваліся безахоўна, не ачышчаны ад бруду і не змазаны. Набліжаны камбінаты не зняты. У МТС мала месца прапаванскай практыцы набыцтва рамонтных матэрыялаў (бабіта і валуў) у прыватных асоб і павал у работнікаў гэтай-жа МТС.

Дырэктар МТМ Каліца пераўраў паставіў СНК ССР ад 1 лютага 1931 г. № 85, забараняючы расходваць не на прамую прызначэнне гаспадарча, апрацоўваць для трактараў і сельгасмашын. Па распрацаванню Каліца прымае розным арганізмам і прыватным асобам 1861 кгр. гаручага, у тым ліку: Прымяскай аўтарэнтажнай майстэрні — 1230 кгр., Барысавскаму райагаспастаў — 300 агр., калгаснаў — 220 кгр.

Народны Камісар Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР аб'явіў сувярную вымову дырэктару Прымяскай МТС Каліца П. Т. Старшаму механіку МТС Абрамовічу А. Т. аб'яўлена вымова.

Дырэктар Аршанскай МТМ Егіпцаў М. М. і тэхнарэ гэтай МТМ Талкачоў А. Б. вышуквалі і майстэрні недаўрамантаваны адрамантаваны матэрыялу. У 6 правяральных трактарах выяўлены дэфекты, якія з'яўляюцца на складзе гатовай практыцы, выяўлены дэфекты. У матэрыялу № 179121 боят, які ўстаноўвае верхнюю размеркавальную машыну, моў даўжыню 75 см. замест 90 см. і ўстаноўвае ў разбудоўку агульнай на 1,5 мілі; трубка для змазкі размеркавальнай машыны не ўстаноўвае ў месцы злучэння з галоўнай машынай майстэрня; на адной пільніцы вядомага патрэба адсутнічае бабіта; у другім паўгаспаў напавіненую ўстаноўку меў напавіненую бабіта; устанавіў боят траўнінага машыны; вышуквалі і майстэрні недаўрамантаваны адрамантаваны матэрыялу. У 6 правяральных трактарах выяўлены дэфекты, якія з'яўляюцца на складзе гатовай практыцы, выяўлены дэфекты.

Дырэктар МТМ Каліца пераўраў паставіў СНК ССР ад 1 лютага 1931 г. № 85, забараняючы расходваць не на прамую прызначэнне гаспадарча, апрацоўваць для трактараў і сельгасмашын. Па распрацаванню Каліца прымае розным арганізмам і прыватным асобам 1861 кгр. гаручага, у тым ліку: Прымяскай аўтарэнтажнай майстэрні — 1230 кгр., Барысавскаму райагаспастаў — 300 агр., калгаснаў — 220 кгр.

Народны Камісар Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР аб'явіў сувярную вымову дырэктару Прымяскай МТС Каліца П. Т. Старшаму механіку МТС Абрамовічу А. Т. аб'яўлена вымова.

Дырэктар Аршанскай МТМ Егіпцаў М. М. і тэхнарэ гэтай МТМ Талкачоў А. Б. вышуквалі і майстэрні недаўрамантаваны адрамантаваны матэрыялу. У 6 правяральных трактарах выяўлены дэфекты, якія з'яўляюцца на складзе гатовай практыцы, выяўлены дэфекты.

Дырэктар МТМ Каліца пераўраў паставіў СНК ССР ад 1 лютага 1931 г. № 85, забараняючы расходваць не на прамую прызначэнне гаспадарча, апрацоўваць для трактараў і сельгасмашын. Па распрацаванню Каліца прымае розным арганізмам і прыватным асобам 1861 кгр. гаручага, у тым ліку: Прымяскай аўтарэнтажнай майстэрні — 1230 кгр., Барысавскаму райагаспастаў — 300 агр., калгаснаў — 220 кгр.

Народны Камісар Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР аб'явіў сувярную вымову дырэктару Прымяскай МТС Каліца П. Т. Старшаму механіку МТС Абрамовічу А. Т. аб'яўлена вымова.

Дырэктар Аршанскай МТМ Егіпцаў М. М. і тэхнарэ гэтай МТМ Талкачоў А. Б. вышуквалі і майстэрні недаўрамантаваны адрамантаваны матэрыялу. У 6 правяральных трактарах выяўлены дэфекты, якія з'яўляюцца на складзе гатовай практыцы, выяўлены дэфекты.

Дырэктар МТМ Каліца пераўраў паставіў СНК ССР ад 1 лютага 1931 г. № 85, забараняючы расходваць не на прамую прызначэнне гаспадарча, апрацоўваць для трактараў і сельгасмашын. Па распрацаванню Каліца прымае розным арганізмам і прыватным асобам 1861 кгр. гаручага, у тым ліку: Прымяскай аўтарэнтажнай майстэрні — 1230 кгр., Барысавскаму райагаспастаў — 300 агр., калгаснаў — 220 кгр.

Народны Камісар Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР аб'явіў сувярную вымову дырэктару Прымяскай МТС Каліца П. Т. Старшаму механіку МТС Абрамовічу А. Т. аб'яўлена вымова.

Дырэктар Аршанскай МТМ Егіпцаў М. М. і тэхнарэ гэтай МТМ Талкачоў А. Б. вышуквалі і майстэрні недаўрамантаваны адрамантаваны матэрыялу. У 6 правяральных трактарах выяўлены дэфекты, якія з'яўляюцца на складзе гатовай практыцы, выяўлены дэфекты.

Дырэктар МТМ Каліца пераўраў паставіў СНК ССР ад 1 лютага 1931 г. № 85, забараняючы расходваць не на прамую прызначэнне гаспадарча, апрацоўваць для трактараў і сельгасмашын. Па распрацаванню Каліца прымае розным арганізмам і прыватным асобам 1861 кгр. гаручага, у тым ліку: Прымяскай аўтарэнтажнай майстэрні — 1230 кгр., Барысавскаму райагаспастаў — 300 агр., калгаснаў — 220 кгр.

Народны Камісар Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР аб'явіў сувярную вымову дырэктару Прымяскай МТС Каліца П. Т. Старшаму механіку МТС Абрамовічу А. Т. аб'яўлена вымова.

Дырэктар Аршанскай МТМ Егіпцаў М. М. і тэхнарэ гэтай МТМ Талкачоў А. Б. вышуквалі і майстэрні недаўрамантаваны адрамантаваны матэрыялу. У 6 правяральных трактарах выяўлены дэфекты, якія з'яўляюцца на складзе гатовай практыцы, выяўлены дэфекты.

Дырэктар МТМ Каліца пераўраў паставіў СНК ССР ад 1 лютага 1931 г. № 85, забараняючы расходваць не на прамую прызначэнне гаспадарча, апрацоўваць для трактараў і сельгасмашын. Па распрацаванню Каліца прымае розным арганізмам і прыватным асобам 1861 кгр. гаручага, у тым ліку: Прымяскай аўтарэнтажнай майстэрні — 1230 кгр., Барысавскаму райагаспастаў — 300 агр., калгаснаў — 220 кгр.

Народны Камісар Дзяржаўнага Кантролю Беларускай ССР аб'явіў сувярную вымову дырэктару Прымяскай МТС Каліца П. Т. Старшаму механіку МТС Абрамовічу А. Т. аб'яўлена вымова.

Дырэктар Аршанскай МТМ Егіпцаў М. М. і тэхнарэ гэтай МТМ Талкачоў А. Б. вышуквалі і майстэрні недаўрамантаваны адрамантаваны матэрыялу. У 6 правяральных трактарах выяўлены дэфекты, якія з'яўляюцца на складзе гатовай практыцы, выяўлены дэфекты.

ПЕРАТВОРЫМ БАЛОТЫ У КВІТНЕЮЧЫЯ ПАЛІ І СЕНАЖАЦІ!



Мінск політэхнікум праводзіць у чэрзні чарговы выпуск гідратэхніку-меліяратараў па асушчэнні балот у БССР. На здымку выкладчык І. Іванюк (справа) аб'ясняе студэнтам 4-га курсу — выдатнікам В. Гуць, П. Мажэйка і В. Шот устрыянне пільна на меліяратарскім канале. Фота С. Валісёва. (БЭТА).

Нарада перадавікоў меліяратарскіх работ

ВАСІЛЕВІЧЫ. (Нар. «Звязды»). 12 сакавіка адбылася рабная нарада перадавікоў меліяратарскіх работ у калгасе «Звязда» і сельсавета. Амерыканская праграма меліяратарскіх работ у 1941 годзе.

Рабні ўжо мае канчатковы выгляд па асушчэнні і асабіста новых зямель. Аб гэтым расказваў выступаўшы перадавік.

Наш калгас, — сказаў брыгадзір меліяратарскай брыгады калгаса імяні Малацова тав. Ратчук, — дабіўся вялікіх поспехаў па асабіста новых зямель. Нама асушана 350 гектараў пераходных балот. Вясной мінулага года калгаснікі асушылі 100 гектараў балот.

З пачатку асушэння ў мінулым годзе, у калгасе імяні Малацова сабраў высокі ўраджай зернявай культуры: на 15 гектараў жыта, 25 гектараў аўса, 23 гектары пшсы і 1.500 пугаў лядуцы з гектара. Вельмі ўраджай канопі, кокасаў, ячмень, туркі і бульба.

У гэтым годзе, — прадаўжае тав. Ратчук, — мы абавязалі асушыць 120 гектараў балот. Ужо загатоўлена 30 лат, 40 тараў; у дастатковай колькасці з'явіліся шпурты і іншы інвентар. Валочная брыгада рабіла па асабіста зямлі, вызначыла звышнныя. Усю работу маршук прывесці толькі звышннымі парадкамі, бо гэта ў значнай меры павышае пра-дукцыйнасць працы. Пяер на раскарпоўку кусты выкозаны 25 — 30 калгаснікаў, пераваяна большасць іх перавыконвае звышнныя нормы выпрацоўкі.

Выступаўшы старшыня калгаса «Завытаў Леніна», Карвацкіна сельсавета, тав.

В. БАСАК.

На калгасным сходзе

Калгасны сход перапоўнены народам. Прышлі старшыні і малыя жанчыны і мужычны. У параку зня схода адно пільнае — абмеркавалі паставы СНК ССР і ЦК ВКП(б) аб асушчэнні балот у БССР і скарыстанні іх пад пасевы і сенажаці.

Балоты!.. Колькі гора падарыліся ад іх сямліце ўсім адушчэным. 3-а балот яшчэ ніколі не мелі хлеба, пашчы. На ўсю вёску было толькі 210 гектараў ворыва. Астатнія зямлі — гэта балоты, кусты. Асушыць гэтыя балоты асабістымі не мелі магчымасці. У панаскай Польшчы меліяратары не займаліся, а калі і рабілі то-сёбе ў гэтым напрамку, дык толькі на памешчыцкіх землях.

А пяер, глядзі, — з радаснай усьмешкай на твары гаворыць стары калгаснік Грыгорый Алізарэвіч, — дзяржава хлпамоу нам іе.

Намеснік старшын калгаса Іван Зубко расказвае аб тым, якіх поспехаў дабіўся іх калгас імяні Сталіна ў мінулым годзе.

Тав. гэта — мастак. Мастак, які раптам вырае перада мной і засланіў многіх.

У апошні захлпаюць і хвалюць чытача не толькі якая і жыва абырсаваная ўзлом месца і дзеяння, але перш за ўсё абырсаваная вобразе галоўнага героя, у якім сканцэнтраван усея пафас гэтага твора, — вобраз большыя Дзімтрыя Фурманова. Такое раскрыццё ў «Мянежы» большыя псіхалогіі і характару не часта можна было сустраць у творах савецкай літаратуры таго перыяда.

У вышэйшай частцы твора Дзімтрыя Фурманова ўспрымае перамога большыя Фурманова як пісьменніка, як мастака.

Амаль усе, што напісаў Дзім. Фурманав, звязана з тамай грамадзянскай вайны. Апрача «Чапалева» і «Мянежа», ён напісаў раб аповядаў «Мянежы» (у «Чырвоным вясні», у «Восемнацім годзе» і іншыя). Фурманав збіраў яшчэ напісаць вялікую «Эпалеу» грамадзянскай вайны. Ён рыхтаваў таксама матэрыялы і для рамана «Пісьменнікі» (з жамплі літаратуры асяродка свайго часу). Дачасная смерць сціпла кіпуцую дзейнасць таленавітага мастака, і яго цікавыя замыслы астатнія неацэннацельныя.

Сярод напісаных Фурманавым заслугаў уявіць яго дзейнасць перада Імперыялістычнай вайны, калі студэнт Фурманав быў на фронце ў якасці брата міласэрцыі, і калі «Шлях да большыя», у якім Фурманав расказвае аб сваім рабінскім поглядах і настроях, аб сваім шляху да камуністычнай партыі. Успамінаючы свае палітычныя шуканні 1917 года, Фурманав пісаў у аўтабіяграфіі:

«... Я чытаў усе поч напаліт, не ў сілах адарвацца, перачытваў асобныя кавалкі, потым доўга хады, потым зноў перачытваў. І я не ведаў, добра гэта напісана ці дрэнна, таму што не было перада мной кнігі, не было пакоу, — я быў у Туркестане, сярод іх стэпняў, сярод іх гор, сярод іх насабінства, тыя, звячэй, асоб, сярод таверыяноў; сярод іх дзейнаючых рэвалюцыйнай работай.

Тав. гэта — мастак. Мастак, які раптам вырае перада мной і засланіў многіх.

У апошні захлпаюць і хвалюць чытача не толькі якая і жыва абырсаваная ўзлом месца і дзеяння, але перш за ўсё абырсаваная вобразе галоўнага героя, у якім сканцэнтраван усея пафас гэтага твора, — вобраз большыя Дзімтрыя Фурманова. Такое раскрыццё ў «Мянежы» большыя псіхалогіі і характару не часта можна было сустраць у творах савецкай літаратуры таго перыяда.

У вышэйшай частцы твора Дзімтрыя Фурманова ўспрымае перамога большыя Фурманова як пісьменніка, як мастака.

Амаль усе, што напісаў Дзім. Фурманав, звязана з тамай грамадзянскай вайны. Апрача «Чапалева» і «Мянежа», ён напісаў раб аповядаў «Мянежы» (у «Чырвоным вясні», у «Восемнацім годзе» і іншыя). Фурманав збіраў яшчэ напісаць вялікую «Эпалеу» грамадзянскай вайны. Ён рыхтаваў таксама матэрыялы і для рамана «Пісьменнікі» (з жамплі літаратуры асяродка свайго часу). Дачасная смерць сціпла кіпуцую дзейнасць таленавітага мастака, і яго цікавыя замыслы астатнія неацэннацельныя.

Сярод напісаных Фурманавым заслугаў уявіць яго дзейнасць перада Імперыялістычнай вайны, калі студэнт Фурманав быў на фронце ў якасці брата міласэрцыі, і калі «Шлях да большыя», у якім Фурманав расказвае аб сваім рабінскім поглядах і настроях, аб сваім шляху да камуністычнай партыі. Успамінаючы свае палітычныя шуканні 1917 года, Фурманав пісаў у аўтабіяграфіі:

«... Я чытаў усе поч напаліт, не ў сілах адарвацца, перачытваў асобныя кавалкі, потым доўга хады, потым зноў перачытваў. І я не ведаў, добра гэта напісана ці дрэнна, таму што не было перада мной кнігі, не было пакоу, — я быў у Туркестане, сярод іх стэпняў, сярод іх гор, сярод іх насабінства, тыя, звячэй, асоб, сярод таверыяноў; сярод іх дзейнаючых рэвалюцыйнай работай.

Тав. гэта — мастак. Мастак, які раптам вырае перада мной і засланіў многіх.

У апошні захлпаюць і хвалюць чытача не толькі якая і жыва абырсаваная ўзлом месца і дзеяння, але перш за ўсё абырсаваная вобразе галоўнага героя, у якім сканцэнтраван усея пафас гэтага твора, — вобраз большыя Дзімтрыя Фурманова. Такое раскрыццё ў «Мянежы» большыя псіхалогіі і характару не часта можна было сустраць у творах савецкай літаратуры таго перыяда.

У вышэйшай частцы твора Дзімтрыя Фурманова ўспрымае перамога большыя Фурманова як пісьменніка, як мастака.

Амаль усе, што напісаў Дзім. Фурманав, звязана з тамай грамадзянскай вайны. Апрача «Чапалева» і «Мянежа», ён напісаў раб аповядаў «Мянежы» (у «Чырвоным вясні», у «Восемнацім годзе» і іншыя). Фурманав збіраў яшчэ напісаць вялікую «Эпалеу» грамадзянскай вайны. Ён рыхтаваў таксама матэрыялы і для рамана «Пісьменнікі» (з жамплі літаратуры асяродка свайго часу). Дачасная смерць сціпла кіпуцую дзейнасць таленавітага мастака, і яго цікавыя замыслы астатнія неацэннацельныя.

Сярод напісаных Фурманавым заслугаў уявіць яго дзейнасць перада Імперыялістычнай вайны, калі студэнт Фурманав быў на фронце ў якасці брата міласэрцыі, і калі «Шлях да большыя», у якім Фурманав расказвае аб сваім рабінскім поглядах і настроях, аб сваім шляху да камуністычнай партыі. Успамінаючы свае палітычныя шуканні 1917 года, Фурманав пісаў у аўтабіяграфіі:

«... Я чытаў усе поч напаліт, не ў сілах адарвацца, перачытваў асобныя кавалкі, потым доўга хады, потым зноў перачытваў. І я не ведаў, добра гэта напісана ці дрэнна, таму што не было перада мной кнігі, не было пакоу, — я быў у Туркестане, сярод іх стэ

ЗА РУБЕЖОМ

Вайна ў Еўропе і Афрыцы

(Дзённым ваенным дзеянням)

13 сакавіка на анга-германскім фронце прадаўжалася актыўныя ваенныя дзеянні. Інтэнсіўна паліты паветраных сіл ваюючых аротар, якія мей месца ў ноч на 13 сакавіка, прадаўжалі ўрэсць дзень 13 і ў ноч на 14 сакавіка. Штатлікі паветраныя баі, павеламляюцца ў зводцы германскага камандавання, адбыліся ля паўночнага ўзбярэжжа Англіі. Буйныя злучэнні германскіх бамбардзіроўшчыкаў зрабілі напад на суднабудульнічы пункт Глазго. Атакі, якія прадаўжаліся некалькі гадзін, былі накіраваны супроць партовых збудаванняў, верфей, складаў скарывы і харчовы. Другія буйныя злучэнні бамбардзіроўшчыкаў атаквалі прамысловыя харчовыя прамысловыя і складны скарывы ў Ліверпулі і Гудзе. Бамбардзіроўныя паліты таксама важныя ў ваенных асноўных аб'екты ў Паўднёвай і Цэнтральнай Англіі. Днём 13 сакавіка ангійскія бамбардзіроўшчыкі ўсправяджэнні запісчыкаў зрабілі напад на Бале. Як паведамляе агенства Рэйтар, другое злучэнне ангійскіх самалётаў зрабіла разведчыя паліты над Ла-Маншам і Паўночнай Францыяй. Паліты германскія злучэнні і ангійскія самалёты заваляліся баі. У ноч на 14 сакавіка злучэнні ангійскіх авіяцыі бамбардзіравалі рад пунктў у Паўночна-Заходняй Германіі. Інтэнсіўна напад быў праведзен на партовыя і прамысловыя збудаванні Гамбурга.

Значную актыўнасць працягала авіяцыя ваюючых старон па ўсходняй частцы Міжземнага мора. Атрады італьянскіх самалётаў, адначасна ў італьянскія зводцы, бамбардзіравалі паветраныя і марскія базы на востраве Крэй. Бамбардзіроўныя паліты таксама востраў Магіта. Ангійская авіяцыя, перадае агенства Рэйтар, павярнула бамбардзіроўчы аэрадромы на востраве Ралос. Бомбы былі скінуты на аэрадромы ў Марыты, Калаго і Катані. Напад быў зроблен і на ваенныя аб'екты вострава Сіцыранта.

У Паўночнай Афрыцы актыўныя ваенныя дзеянні не было. Германцы самалёты, паведамляе германскае інфармацыйнае бюро, бамбардзіравалі аэрадромы і свапленні войск ангійцаў у Ліві. Мелкія палітычныя нападныя атакі і скарывы аднаго з аэрадромў. Аб'екты бамбардзіроўны былі таксама ўстаноўкі зброннай артылерыі, сканіраваны аўтаматы і пражэктарныя ўстаноўкі на ўход ад Тобрука. Ангійская авіяцыя зноў бамбардзіравала Трыполі.

Кіроўні карэспандэнт газеты «Таймс» паведамляе, што ангійскія войскі, аперуючыя ў Заходняй пустыні (Лівія), знаходзяцца ў трох кілометрах ад аазіса Джардуб.

Ва ўсходняй Афрыцы ангійскія войскі прадаўжалі наступленне на аб'екты фронту. Паліты злучэнні Буржуа (на граніцы Абісініі і Ангі-Егіпецкіх Сувла) і Афулу (у 70 км. на паўножны ўход ад Буржуа) ангійскія войскі занялі шэраг Асоа (на паўднёвы захад ад Афулу). Аб'екты партызанскіх аперуючыя ў Паўднёвай Абісініі, зямлі Яево (у 112 км. ад горада Мега, які знаходзіцца недалёка ад граніцы Абісініі і ангійскай калоніі Кенія).

Ва ўсходняй Афрыцы ўсходняй Афрыцы адначасна дзеянні авіяцыі. Ангійскія самалёты зрабілі напад на аэрадром у Асмары (Эрытэрыя) і павярнулі бамбардзіроўчы ваенныя аб'екты ў Асаб (Абісінія).

АМЕРЫКАНСКАЯ ДАПАМОГА АНГЛІ

НЬЮ-ІОРК. 14 сакавіка. (ТАСС). Паводле паведамлення агенства Юнайтэд Прэс з Вашынгтона, у аўтарытэтных кругах заўважана, што ЗША маюць намер перадаць Англіі ў гэтым годзе 99 невялікіх ваенных караблёў, у тым ліку 18 тарпедных караблёў, 17 устарэўшых вэмінаў, 85 запісчыкаў надводных лодак і 9 устарэўшых паводных лодак. У гэтых караблях сфармаваныя, што адрознівае насія палітычны закон аб перадачы ўзбраення ў лоды або ў арыў Рузвельта адрознівае аб адрознівае ў Англію 17 мінаўосаў, а таксама вітэава Эдвінда і Спрынгфілда, 75 міліметр ровых гарнат, бопріснаў і бомб.

ПАТАПЛЕННЕ ФІНСКАГА ПАРАХОДА

НЬЮ-ІОРК. 14 сакавіка. (ТАСС). Агенства Асмайтэйтэд Прэс, спасылаючыся на весткі, атрыманыя ў кругах суднабудульнікаў, паведамляе, што фінскі параход «Пенат», грузныя зямлю, патоплен недалёка ад узбярэжжа Ірландыі. Як камакны, якая складалася з 18 чалавек, невядомы.



На аўтаграфічнай ферме калгаса імені У.І. Леніна ў Бельска-Польскай Савецкай (Брэсцкай) абласці сель па 170 каракульскіх авечак. На заднім плане работнікі фермы калгасу М. Н. Феліца з пастародакным лямбам. Фото В. Дубіны (БЕЛТА).

ПОСПЕХ ПАПІСКИ НА ІV ВYДАННЕ ТВОРАУ В. І. ЛЕНІНА

З вялікім поспехам па рэспубліцы ідзе папіска на ІV выданне твораў В. І. Леніна. На буйных прадпрыемствах Мінска створаны пунктны па прыёму папіскі. За два дні па гораду наліскалася па новае выданне твораў Леніна 915 чалавек.

Таксама з поспехам ідзе папіска і ў іншых гарадах БССР. У Беластоку наліскалася 400 чалавек, у Віцебску — 250, у Оршы — 77 чл. і т. д. Усяго па рэспубліцы за два дні папіскалася 3.500 чалавек. (БЕЛТА).

ВІШЕВСК. (Па тэлефону). З вялікім поспехам ідзе папіска на ІV выданне твораў В. І. Леніна. У першы дзень па гораду наліскалася звыш 200 чалавек. У многіх арганізацыях — Беларуска, Акадэміі рэспубліцы, абласной пракуратуры, медыцынскім інстытуце — вылучаны спецыяльныя асобы для правядзення папіскі.

МАГІЛЕУ. (Па тэлефону). Працоўныя Магілеў і абласці з вялікай радасцю сустракаюць паведамленне аб выпуску новага чарвячэга выдання твораў В. І. Леніна. За азіз дзень толькі па Магілеў наліскалася на творы Леніна 188 чалавек. У Бабруйскім, Дрыбінскім, Кіцаўскім і іншых раёнах абласці папіска праходзіць з вялікім поспехам.

Будуўніцтва ў калгасах

ПОЛАП. У раёне калгасу раёна ў бягучым годзе будуць пабудаваны клубы, жапы, бравныя каамакны, абшарнікі і т. д. Новае клубы пабудуць сельсаветы і сельскія партызанскія атрады «Парыжская комуні» і імені Карла Маркса Даміноўскага сельсавета; лясно-калас «Свабода», Булаўскага сельсавета.

Усяго ў калгасу раёна аббудуцца два клубы, 7 жапы, 10 супільных насаў, 12 шпунікаў, 9 абшарнікаў, 3 аўтарнікі, 6 камакны і іншыя публіцы. Н. ЯРОМЕНКА.

У ЮНЫХ ТЭХНІКАУ

Па выгяду гэта класны пакой, але тут няма ні парт, ні дошкі, ні плакатаў. На падлозе размяшчаюцца некалькі дэзяскаў мадэляў. Гэта работа юных тэхнікаў Цэнтральнай дзіцячай станцыі БССР за мінулы год. Тут тонка зроблены калгасы радыёузел, электрават, зэрнамулт, кашышныя-пэрачны аргат і іншыя апараты. Твары іх былі ўдзельнікамі Усеазаонай сельскагаспадарчай выстаўкі 1940 года.

Сынямеюся ў лабараторы механічнай і ручной апрацоўкі мэталу. На рабочым месцы — вучаль Калозік. Ён вытачае ады за другой вості ролікаў верхняга трансфармэра ілючсасальнай машыны.

Па суседстве з ім вучні працуюць над вырабам электрычнага горна. Звыш 20 робат заняты пабудовай трохрадкогага будаўніцтва камбайна. Ільнуборачнай машыны, ротаўнай ільнуборачнай прыбора для выжаркі выгатаўна іясева. Работа ідзе поўным хотам. Усе гэтыя апараты прызначаны для шырокага паказу на Усеазаонай сельскагаспадарчай выстаўкі 1941 года.

У лабараторыях станцыі практыкуецца каля 600 вучняў мінскіх школ. Тут яны набываюць прафійныя павыі, майстравыя, займаюцца канструіраваннем, рыхтуюць наглядныя дапамажнікі на дзядных навуках.

Значная частка работ займаецца ў электратэхнічнай і радыётэхнічнай лабараторыях. Яны вырабляюць ўжо звыш 4 дэзяскаў мадэляў; ометр, электратат-

Футбалісты мінскага «Дынама» выехалі ў Батумі

У сезоне мінулага года футбольная каманда спартаўнага таварыства «Дынама» (Мінск) адрознівала прынахна СССР па футболе на другій гошы. У бягучым годзе рознымі бузэ праходзілі толькі па першай групе. У матчах прыме таксама ўдзел і каманда мінскага «Дынама».

Састаў каманды ўдзельнікаў рознымі партызанства СССР востраі мошны. Мінскай прадэцыя сусветна з дзяснымі камандамі Савіа — Ізмаілаўскі Мэвэ, Лежынаўскі, Тбілісі, Кіева, маскоўскія і левіапольскія камандамі спартаўнага таварыства «Спартак», камандамі Цэнтральнага Дома Чырвонай Арміі і іншымі.

У асноўным усе каманды мінскага «Дынама» будзе іраць у разлічным саставе. Трэнерам запрошан востраі футбаліст, былы іграк футбольнага каманды маскоўскага «Дынама» арганізатар Бартоўскі.

Каманда «Дынама» ў поўным саставе надыта выехала на вучэбна-працоўны адр у г. Батумі. У розгарышы на першыства СССР яна сустрачыцца ў гэтым годзе ў 26 футбольных матчах, з іх 13 сустрач адрозніцца ў Мінску.

Медыцынскае абслугоўванне ў час палых работ

Народны камісарыят аховай здароўя БССР праводзіць рад мераў і спосабаў па арганізацыі медыцынскага абслугоўвання сельскага насельніцтва ў час палых работ 1941 года.

У абласных рэспубліцы правозныя рады сельскіх урачў па пытанню аб разбоне ўрачбных участкаў у час палых работ палых работ. Работнікі участкаў будуць выхадзіць непарна на палі, у калгасы брыгады для правадзінна саціта-наасветнай работы і медыцынскага абслугоўвання калгаснікаў. У кожнай брыгадзе адрозніцца аховай здароўя і сельска-ўрачбныя участкі рэспубліцы пасля пугаўна даламажнікі для лектарыя па медыцына-санітарных пытаннях.

У гэтым годзе ў калгасах у час палых работ будзе функцыянаваць звыш 6.000 палых работ, якія абслугоўваць каля 180 тысяч дзядей калгаснікаў.

Зараз у абласных працуюць дзядзятныя курсы па пахрытоўцы 1.200 работнікаў асвой.

Гастролі тэатра музикальнай камедыі БССР

МАГІЛЕУ. (Па тэлефону). Пастаўленай «Узаснаван любі» павіе снае гастролі ў Магілеў Дзядзятны тэатр музикальнай камедыі БССР. Працоўныя Магілеўа ўбачаюць у пастаўленай тэатра «Майскач» «Валюшкі», «Валюшкі», «Пытанскі барон». Усяго тэатр па прыяты паўтара месяца паказа 30 спектакляў. Тэатр будзе рыхтаваць спектаклі «Марш», у пастаўленай Арбіна і «Атэма» ў пастаўленай акамакны Маскоўскага тэатра апероты Хромчэнка. Д. ПЕРЦОУСНІ.

Дзядзятны рускі драматычны тэатр БССР у Бабруйску

БАБРУЙСК. 13 сакавіка. (Спец. нар. «Звязда»). У Бабруйск прыбыў у поўным саставе Дзядзятны рускі драматычны тэатр БССР. 14 сакавіка тэатр начне тут свае гастролі п'есай «Крамлёўскія кураты» Палюшка. Роль Леніна ў спектаклі іграе народны артыст БССР арганізатар Д. А. Арлоў, роль таварыша Сталіна — артыст Орманскі, роль тав. Дзядзятнага — артыст Вінаградзкі.

У гурты з карэспандэнтам «Звязды» мастаці кіраўнік тэатра, народны артыст рэспублікі арганізатар Арлоў павестамі наступнае.

«Крамлёўскія кураты» былі ўпершыню паказаны тэатрам у Магілеў, іа ставіліся на прыяты месяца з вялікім поспехам.

ПРАГРАМЫ РАДЫЁПЕРАДАЧ

Table with 4 columns: Time, Program Name, and Description. Includes programs like 'Літаратурная перадача', 'Сімфанічны канцэрт', 'Дзядзятны канцэрт', etc.

Скора на экранях кінотэатраў рэспублікі

Advertisement for the film 'Валерый Чкалаў' (Valeriy Chkalov). Includes a portrait of Valeriy Chkalov and text describing the film as a story of a hero of the Soviet Union.

ДА УВАГІ КАЛГАСАУ!

Advertisement for the State Farm Mutual Insurance Company (Дзяржстрах НКФ БССР). Text describes the company's services, including crop and livestock insurance, and provides contact information for various branches.

Advertisement for various theaters and cinemas in Minsk. Lists programs for the State Opera and Ballet, State Theater, and various cinemas, including film screenings and musical performances.